



www.mosty-zara.by

МАСТОЎСКАЯ РАЁННАЯ ГАЗЕТА

# Зара над Нёманам

ГАЗЕТА ВЫДАЕЦА 3 1945 ГОДА

№24 (9037)

СЕРАДА,  
29 сакавіка 2017 года

Цана 20 капеек

## Рабочая поездка Президента в Гродненскую область

**Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Гродненскую область**

Президент ознакомился с ходом весенне-полевых работ в регионе. Он потребовал сажать и возделывать сельскохозяйственные культуры только с использованием удобрений, соблюдать все необходимые технологические процессы.

«Без подкормки, без удобрений посев и уход быть не должны», - заявил белорусский лидер.

Главу государства заверили, что для проведения сельскохозяйственных работ имеются все необходимые ресурсы, в том числе технические. Александру Лукашенко продемонстрировали разработанные и созданные на белорусских предприятиях машины для внесения минеральных и органических удобрений, линейку плугов, выпускаемых Минотковским ремонтным заводом, а также первый в Беларуси самоходный опрыскиватель производства ОАО «Лидагропромаш».

Президент Беларуси поручил проработать возможность строительства в стране нового, современного азотного производства.

Во время рабочей поездки Президент ознакомился и с объектами других сфер, в частности, с ходом реконструкции автомобильной трассы Минск-Гродно. Александр Лукашенко обратил внимание, что к работам необходимо подходить разумно. «Все должно быть по-хозяйски», - подчеркнул он. Как доложил губернатор Гродненской области Владимир Кравцов, участки автодороги будут вводиться в строй поэтапно, начиная с 2018 года. Впоследствии вдоль трассы Александр Лукашенко поручил построить объекты придорожного сервиса.

Люди должны сами искать работу, но государству необходимо помочь им.

Глава государства конкретизировал свое поручение разобрать до мая с трудоустройством безработных граждан. «Когда я говорил, что к 1 мая надо, чтобы все работали, я имел в виду, что вы должны им предложить работу», - пояснил он. Например, сейчас пришло время весенне-полевых работ, значит, можно сформировать бригады, которые бы трудились в сельхозпредприятиях. При этом нужно

создать все необходимые условия для правильной организации труда.

Александр Лукашенко также поинтересовался уровнем заработной платы в Гродненской области и еще раз напомнил о своем поручении выйти на средний уровень оплаты труда по стране в эквиваленте \$500. «Если Гродно не получит, что тогда с Могилева требовать? Нам надо людям дать эту зарплату, чтобы она по стране была средняя. Это железобетонно надо сделать», - заявил он.

Затем Александр Лукашенко посетил мясоперерабатывающее предприятие «Арвбелагро». Там ему доложили о состоянии и новых направлениях развития птицеводства в стране, о выполнении поручений по привлечению иностранных инвестиций для создания новых рабочих мест и современных импортзамещающих технологий, о производстве импортзамещающей и экспортно ориентированной продукции.

Президент ознакомился с современными технологическими процессами переработки мяса птицы и выставкой производимой продукции.

Предприятие «Арвбелагро» создано в результате реализации инвестиционного проекта по созданию вертикально-интегрированного комплекса по промышленному производству продукции из мяса индейки в Лидском районе. Соответствующий договор между Гродненским облисполкомом и литовской компанией «Мариямполес Арви» подписан в декабре 2012 года.

Инвестиционным проектом предусмотрен выпуск различных видов продукции: полуфабрикаты, фарш, колбасные изделия, копченые и вяленые продукты, индюшатина в сыром виде. Мощность производства составляет 5,5 тыс. т готовой продукции в год. Общий объем инвестиций, направленных на реализацию проекта, составил более 30 млн евро. В результате планируется создать 170 рабочих мест, из которых в прошлом году создано 46.

В ближайшее время в урочище Куропаты создадут мемориальный комплекс.

Об этом Президент Беларуси Александр Лука-



шенко заявил во время общения с трудовым коллективом ИООО «Арвбелагро».

В Беларуси не допустят возникновения конфликтной ситуации по украинскому варианту.

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с представителями трудового коллектива предприятия «Арвбелагро».

По словам Александра Лукашенко, в Беларуси кому-то хочется устроить заварушку. «Кому-то хочется взорвать обстановку, и они используют наших отморожков», - сказал Президент. - Дошли до того, что, как партизаны, ямы копали и прятали. Прячут оружие, артиллерию, топоры, ножи, гранаты и прочее. И все говорят: это мы патриотизму детей учим. С боевыми гранатами детей учить?»

Президент отметил, что финансирование соответствующей правоохранительной деятельности в основном осуществлялось через Литву и Польшу. «Вот они обижаются - услышали мое заявление в Могилеве - Лукашенко про Украину, Литву и Польшу. Но если это так?! - сказал белорусский лидер. - Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев - большинство там денег оставалось, но и наши жили и живут неплохо, все в особняках, на «Мерседесах» разъезжают».

«Власть должна выполнять свои функции. Испу-

гаешься - мне будет плохо, а вам вообще невмоготу», - добавил Президент.

Срок безвизового пребывания в Беларуси при необходимости будет продлен.

«Если будет мало пяти дней, мы введем больший срок. Нам чего бояться? Мы открытая экономика, и люди должны приезжать сюда открыто - это никому не вредит», - убежден Александр Лукашенко.

Государство создает благоприятные условия для развития бизнеса и привлечения иностранных инвесторов.

Главе государства доложили о состоянии и новых направлениях развития птицеводства в республике, привлечении иностранных инвестиций для создания новых рабочих мест и современных импортзамещающих технологий. Александр Лукашенко ознакомился с современным технологическим процессом переработки мяса птицы.

По словам руководства предприятия, в Беларуси созданы отличные условия для работы и инвестор планирует дальнейшее расширение данного бизнеса в стране.

«Меня очень волнует, когда мы что-то недостроили, где-то что-то бросили. Этот недостаток долго здесь существовал - до тех пор, пока не пришли наши родные люди, с которыми мы когда-то жили в одном государстве (не важно, что в разных живем сейчас). Они вложили приличные

деньги и начали производить нужную для страны продукцию. Рынок здесь очень большой», - сказал Президент во время общения с представителями трудового коллектива предприятия.

«Такие новые рабочие места нам очень нужны. И это хорошо, что наши родные люди сюда при-

ехали и не считают, что это чужая страна. Мы будем помогать вам, как помогаем всем тем частникам, с которыми мы договорились, которые пришли к нам и открыли здесь производство», - подчеркнул глава государства.

БелТА

Решение Мостовского районного исполнительного комитета № 193 от 27 марта 2017 года

### О подготовке и проведении районного субботника

С целью благоустройства и приведения в надлежащее состояние территорий населенных пунктов Мостовского района, мемориальных комплексов, памятников, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Провести в Мостовском районе на добровольной основе 1 апреля 2017 года районный субботник.
2. Создать рабочую группу для подготовки и проведения 1 апреля 2017 года районного субботника в Мостовском районе согласно приложению.
3. Сельским исполнительным комитетам, руководителям организаций Мостовского района, принимающих участие в субботнике, провести в трудовых коллективах и по месту жительства разъяснительную работу о целях и задачах субботника.
4. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мостовского районного исполнительного комитета обеспечить освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения районного субботника.

Председатель  
Исполняющий обязанности  
управляющего делами

Ю.Н.Валеватый  
О.С.Юшко



# Желаем счастья!

**УВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ПОЛУБЯТКО!**  
От чистого сердца поздравляем с юбилеем!

Пусть в этот день засветит солнце ярче, И радость в жизни побеждает тьму. Здоровье будет лучшим из подарков, А счастье - приложением к нему. Пусть тебе всегда в твоей работе И впрямь сопутствует успех. Доброго здоровья, жизни долгой Тебе желаем от нас всех. Желаем молодости длинной И дальше неизменной доброты -- Оставайся всё таким же человечным Каким тебя все знаем мы!

**Ветераны Мостовского РОВД**

# Уважаемые читатели!

Заканчивается подписка на районную газету "Зара над Нёманам" на 2017 год.

**Цена индивидуальной подписки: на месяц -- 4 рубля.**  
**Цена ведомственной подписки: на месяц -- 9 рублей.**

Подписаться на районную газету можно во всех отделениях почтовой связи, а также у почтальонов.

## Культура

# «Купала і Колас - наш гонар, сумленне і слава»

**21 сакавіка, ў Сусветны Дзень паэзіі, супрацоўнікі раённай бібліятэкі прымалі ў сваёй літаратурнай гасцёўні ўсіх тых, хто любіць і паважае вершы беларускіх класікаў - Янкі Купалы і Якуба Коласа. Той дзень быў прысвечаны юбілею - 135-годдзю з дня нараджэння.**



Напачатку свята паэзіі ўсе прысутныя зацікаўлена праслухалі апевд бібліятэкараў пра жыццё і творчасць вядомых паэтаў. Акрамя вядучых мерапрыемства: загадкава адзела абслугоўвання і інфармавання раённай бібліятэкі Л.І.Пакаціла і бібліятэкара С.І.Чайкінай, вершы, а таксама ўрывкі з паэм беларускіх пэняроў чыталі і іншыя супрацоўнікі бібліятэкі. Некаторыя з іх былі апанутыя ў сапраўдных беларускіх касцюмах, што дадала нейкай разыначкі ў тую атмасферу. Сярод іх знайшлася і тая, хто сама любіць пісаць вершы. Гэта была Галіна Іосіфіўна Васілеўская. Яна так чуйна і спакойна перадала дух сваіх вершаў, што ў гасцёўні, падчас яе чытання, утварылася асабліва шышняя. Падчас мерапрыемства, запрошаныя вучні дзевятых класаў другой гарадской школы атрымалі цудоўную магчымасць пауць беларускую мову не толькі з вуснаў настаўнікаў, але і ад тых, хто любіць пісаць вершы на розную тэматыку. З уласнымі вершамі таксама выступілі, вядомыя мастаўчанам Зоя Мікалаеўна Касьяновіч, Валюціна Рыгораўна Пракапюк - былая настаўніца беларускай мовы і літаратуры, і Зінаіда Аляксееўна Білда, якая мае сваіх 6 зборнікаў з вершамі.

Была тут і зусім яшчэ маладая паэтка - вучаніца гімназіі № 1 Надзея Галонская. Яна выказала шырыня словы ў адрас беларускай мовы і прачытала некалькі радкоў сваіх вершаў. Хто ведае, магчыма ў будучым Надзея зможа даказаць, што і на Мастоўшчыне нараджаюцца сапраўдныя пісьменнікі.

Па завяршэнні мерапрыемства супрацоўнікі раённай бібліятэкі пажадалі ўсім не забываць пра сваю родную мову, якая мае часцей выкарыстоўваць яе ў паўсядзённым жыцці і запрашалі заходзіць да іх у госці.

**В.СТАСЮКЕВИЧ**  
Фота аўтара

# Анонсы мерапрыяццяў, проводимых в Гродненской области

**31 МАРТА ПО 2 АПРЕЛЯ** состоится Международный водный фестиваль «Неманская весна».

Открытие фестиваля состоится в первый день чуть выше шлюза «Немново» на Августовском канале, а соревнования будут проходить на реке Осташанке. Сплетеным жгут соревнования на каное, каяках, байдарках и катамаранах в личном и командном зачётах.

В дни фестиваля пройдут конкурс туристических фильмов и концерт бардовской песни. В мероприятия примут участие более 400 спортсменов из разных стран.

Организаторы мероприятия — Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Гродненское областное управление спорта и туризма и ОО «Республиканский туристско-спортивный союз».

прозвучат произведения русских, зарубежных, белорусских и современных композиторов, а также будут представлены разнообразные хореографические композиции.

Стоимость билета 5,0 руб.

**4 АПРЕЛЯ** Квест-игра «Вас ждут приключения на Острове Чтения» пройдет в Волковысской районной библиотеке (г.Волковыс, ул. Первомайская, 7, читальный зал, начало в 13.30 час.)

Международному дню детской книги посвящается! Квест-игра для детей младшего школьного возраста «Квест-игра "Вас ждут приключения на Острове Чтения"». Ребятам будут предложены задания, которые научат их ориентироваться в мире интересных книг.

к Международному дню цыган (Концертный зал ГУ "Гродненский городской центр культуры", начало в 19:00 час.)

В программе: солистка Московского государственного академического театра оперетты, участница шоу "ГОЛОС" - Диана САВЕЛЬЕВА (г.Москва) и лучшие гродненские артисты: Александр ВОРОНИЩЕ, Дмитрий КАЗЕКА, Татьяна СУВОРКИНА, эстрадная студия "Миллениум", ансамбль современного танца "Модерн", театр юмора «КАНКАН», Андрей ТАТУР и группировка «Хулиганы Бэнды».

**3-9 АПРЕЛЯ** Выставка-продажа декоративных вербочек «Вербное Воскресенье» (г.Мосты, ул.Советская, 50, выставочный зал Мостовского районного центра ремесел)

На выставке-продаже можно будет приобрести декоративные вербочки, украшенные природными материалами: соломой, декоративными травами и сухоцветами. Принимаем заказы заранее с учётом Ваших пожеланий.

**7 АПРЕЛЯ** Районная акция-концерт «Я выбираю жизнь» (ГУ "Кореличский районный Центр культуры и народного творчества", Начало в 15:00 час.)

Открытая районная акция несет в себе пропаганду здорового образа жизни. В рамках этой акции в этом году организаторами запланирована развлекательно - познавательная программа «Твори свое здоровье сам, а также встречи с медицинскими работниками, просмотр видеороликов, выступление клуба восточных единоборств по Шотокан карате до «Белый тигр». Начало в 15:00. Вход свободный.

**3 АПРЕЛЯ** Концерт «Весенняя кашка» (УО «Мостовская детская школа искусств» г.Мосты, ул. Советская, 50, Начало в 17.30 час.)

Весеннее настроение подарят зрителям солисты-исполнители, творческие коллективы учителей и учеников школы, в исполнении которых

**8 АПРЕЛЯ** Краеведческая панорама «Дух времени и раскопки» - открытие выставки «Наполеон Орда. Подорожные зарисовки» (УК «Ошмянский краеведческий музей имени Ф.К. Богусевича», Ошмянский район)

Мероприятие посвящено 210-летию со дня рождения художника, педагога, композитора Наполеона Орды. Участники краеведческой панорамы познакомятся с основными вехами его жизни и творчества, в котором большое место заняли рисунки с изобразительными памятников архитектуры и истории Беларуси. Именно им и посвящена выставка «Наполеон Орда. Подорожные зарисовки».

Тел. 8(01593) 4 25 93; 4 46 62

**7 АПРЕЛЯ** Концерт, приуроченный

**8 АПРЕЛЯ** Музыкальная программа «Романс цыганский шепчет грудь», посвященная Дню цыган, при участии артистов города Гродно, музыкального театра «Рада». Каждый желающий может заработать положительными, яркими и незабываемыми эмоциями на площади Советской с 10:00 до 19:00 час.

**3-9 АПРЕЛЯ** Выставка-продажа декоративных вербочек «Вербное Воскресенье» (г.Мосты, ул.Советская, 50, выставочный зал Мостовского районного центра ремесел)

**9 АПРЕЛЯ** День здоровья «Быть здоровым очень модно», посвященный Всемирному дню здоровья (ГУК «Ошмянский районный центр культуры») В программе: 11:00 - спектакль «Новые приключения Нехочухи» студии детских театральных миниатюр «Фламинго»; 11:30 - информационно-игровая программа «В здоровом теле - здоровый дух»; 13:00 - спортивно-развлекательная программа «Здоровое всё здорово»; 19:00 - детская дискотека. Тел. 8(01593) 4 53 68.

**3 АПРЕЛЯ** Концерт «Весенняя кашка» (УО «Мостовская детская школа искусств» г.Мосты, ул. Советская, 50, Начало в 17.30 час.)

**9 АПРЕЛЯ** День здоровья «Быть здоровым очень модно», посвященный Всемирному дню здоровья (ГУК «Ошмянский районный центр культуры») В программе: 11:00 - спектакль «Новые приключения Нехочухи» студии детских театральных миниатюр «Фламинго»; 11:30 - информационно-игровая программа «В здоровом теле - здоровый дух»; 13:00 - спортивно-развлекательная программа «Здоровое всё здорово»; 19:00 - детская дискотека. Тел. 8(01593) 4 53 68.

**Зара над Нёманам**  
Мастовская раённая газета.  
Газета выходзіць у сераду і суботу.  
У тыдзень выпускаецца два нумары.  
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці, Рэспубліцы Беларусь.  
Заснавальнік: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.  
Рэгістрацыйнае пасведчэнне № 1214.  
Выдана 8 лютага 2010 года Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

**Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ**

**АДРАС**  
РЭДАКЦЫЯ:  
231600, г.Масты, вул.Савецкая,34  
Тэлефон: 64033

**ТЭЛЕФОНЫ:** галоўнага рэдактара -- 3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пismaў -- 3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85, бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, кам'ютарнага цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

**Набор і верстка камп'ютарнага цэнтра "Зара над Нёманам"**  
Газета надрукавана афарэтным спосабам у ГАУПП "Гродзенская друкарня": 230003, г.Гродна, 3. вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011, РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Беларэпрамбанк» -Гродзенскае абласное ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, ОКПО 02478504. Падпісана да друку 28 сакавіка ў 10.00. Тыр. 3915 Зак. 1480

**Наш сайт у інтэрнэце:**  
<http://www.mosty-zara.by>  
E-mail: zarja@mail.grodno.by

ISSN 2218-919X

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў. За змест аб'яў і іншых рэкламы рэдакцыя не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

## Сельская жизнь

# ... И благодарность за усердный труд



Поздравление от В. М. МЕТЛЮКА принимает В. Н. АСПОКЕВИЧ.

**Наша газета продолжает знакомить читателей с лучшими работниками животноводческой отрасли Мостовского района.**



В. К. ЛЯПУШКИНА со своими питомцами.

За время реализации профсоюзной акции «Наш животновод» мы вместе с председателем райкома профсоюза работников АПК Виктором Михайловичем Метлюком побывали во всех хозяйствах района. Слова благодарности за трудолюбие, усердие, добросовестное и качественное выполнение своих обязанностей прозвучали для нескольких десятков лучших животноводов. Это их многолетним опытом, знаниями, умениями и натруженными руками, ответственностью и неравнодушием достигаются высокие показатели, а в конечном итоге, обеспечивается продовольственная безопасность страны.

Одни из них отмечены благодарностями и денежными вознаграждениями от руководства и профкома хозяйства, результаты других – замечены профсоюзом на уровне района и области.

Так, в числе передовиков областного соревнования среди операторов по искусственному осеменению животных за 2016 год – Сергей Иванович Почебей из филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» и Владимир Николаевич Асткокевич из ЗАО «Гудевичи» (МТК «Молочный двор»). Показатели по выходу телят на 100 коров и телок у обоих операторов,

по сравнению с 2015 годом, вырос, поэтому они и оказались в лидерах.

-- Учитывая особую значимость искусственного осеменения животных для достижения высоких показателей в животноводческой отрасли, вы, как передовики областного соревнования, награждаетесь Благодарственным письмом Гродненского областного комитета профсоюза работников АПК -- уточняет Виктор Михайлович Метлюк, поздравляя операторов с заслуженной наградой.

Более двадцати лет работает оператором по обслуживанию телят профилакторного педриода МТК «Поплово» ЗАО «Гудевичи» Валентина Карловна Ляпушкина. По итогам работы за минувший год она награждена райкомом профсоюза.

-- Таких шустриков у меня около 200, -- отмечает немного смущенная вниманием Валентина Карловна, становившаяся у одного из пластиковых «домиков», из которого выглядывает телёнок. Он доверчиво тянется к женской руке, желая получить дополнительную порцию заботы и ласки, пока его соседи отдыхают.

-- Я ведь их досматриваю с самого рождения, сначала выпиваю молодом, затем приучаю пить из ведра, кормлю их, забочусь -- всё, как у людей, и даже больше, -- рассказывает наша собеседница.

Добросовестными и умелыми работниками, на которых можно рассчитывать в любой ситуации, зарекомендовали себя оператор машинного доения МТФ «Лятки» ЗАО «Гудевичи» Татьяна Михайловна

риода МТК «Поплово» ЗАО «Гудевичи» Валентина Карловна Ляпушкина. По итогам работы за минувший год она награждена райкомом профсоюза.

-- Таких шустриков у меня около 200, -- отмечает немного смущенная вниманием Валентина Карловна, становившаяся у одного из пластиковых «домиков», из которого выглядывает телёнок. Он доверчиво тянется к женской руке, желая получить дополнительную порцию заботы и ласки, пока его соседи отдыхают.

-- Я ведь их досматриваю с самого рождения, сначала выпиваю молодом, затем приучаю пить из ведра, кормлю их, забочусь -- всё, как у людей, и даже больше, -- рассказывает наша собеседница.

Добросовестными и умелыми работниками, на которых можно рассчитывать в любой ситуации, зарекомендовали себя оператор машинного доения МТФ «Лятки» ЗАО «Гудевичи» Татьяна Михайловна

Ягнешко, оператор машинного доения МТК «Большая Рогозница» КСУП «Имени Адама Мицкевича» Светлана Александровна Шот и животновод на доращивании МТК «Лавры» этого же хозяйства Мария Ивановна Климчук. Все они отмечены премиями райкома профсоюза.

Кроме того, лучшие работники животноводческой отрасли КСУП «Имени Адама Мицкевича» были награждены профкомом хозяйства. Старательно трудятся на доращивании телят животноводы фермы «Паевичи» Валентина Алексеевна Ланец и фермы «Копачи» Мария Антоновна Ильченко.

Чествование животноводов было также организовано в КСУП «Озеранский» и МРСУП «Мостовчанка». Здесь грамотами и денежными премиями райкома профсоюза работников АПК отмечены Елена Владимировна Красько – оператор машинного доения МТФ «Зарудавье», Екатерина Ивановна Маташук – животновод на доращивании молодняка МТФ «Зарудавье», Жанна Владимировна Сегень – оператор на доращивании молодняка МТФ «Нацково», Светлана Викторовна Сабостьян – оператор машинного доения МТФ «Нацково».

**Н.ШЕВЧИК**  
Фото автора

## На повестке дня

# Чтобы наши сёла были привлекательными

В Гродно прошло совместное заседание областного исполнительного комитета и президиума областного Совета депутатов

На нем рассмотрели ход реализации Указа Президента Республики Беларусь № 100 «О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности».

В работе заседания принял участие помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко.

Привлекательный вид населенных пунктов зависит от многих факторов, среди которых хозяйский подход к недвижимому имуществу. Для агрогородков и крупных сел эта проблема не так актуальна: в них жизнь кипит, много молодых семей, детей, дома и подворья ухожены, земли обрабатываются. А вот обветшавшие строения встречаются в небольших, отживающих свой век деревушках. Как идет работа по сокращению количества пустующих и ветхих домов на селе?

– Тема ветхих и пустующих домов в сельской местности не теряет актуальности. Нормы Указа № 100, которыми прописан порядок работы по решению этого вопроса, позволяют определять источники финансирования, участников работы, ее этапы в каждом регионе, – отметил председатель облисполкома В. Кравцов.

Всего по данным статистики, за период действия указа снесено почти 5 тысяч пустующих и ветхих домов. А освоившиеся после сноса земельные участки вовлечены в хозяйственный оборот: на баланс сельхозорганизаций переданы 225 тысяч гектаров земель. Свыше 1,3 тысячи строений приведены в надлежащее состояние и используются: где-то обьявились либо

прямые наследники, либо родственники, заявляющие права на имущество.

В районах созданы специальные комиссии по выявлению ветхих и пустующих домов, ведется регистр учета таких строений, собственникам, если они известны, напоминают содержать в порядке дом и земелью.

Однако существенного сокращения количества пустующих и ветхих домов добиться пока не удается. Это подтвердил недавний мониторинг в области, проведенный Комитетом государственного контроля. Как отмечалось на заседании, ситуация обусловлена недостаточной работой комиссий по обследованию жилых домов. Например, в некоторых районах графики обследования комиссиями пустующих и ветхих домов составлялись, но не выполнялись, отсутствовала полнота учета в регистрах пустующих домов. Поэтому есть необходимость активизировать работу, считает председатель областного Совета депутатов Игорь Жук.

Однако пустующие здания не только портят внешний вид населенных пунктов, но и представляют потенциальную угрозу. Об этом сообщила заместитель председателя КГК Гродненской области Наталья Кривчицкая.

Для координации работы и оказания содействия райисполкомом по выполнению Указа № 100 создана рабочая группа областного уровня. Для руководителей районных групп будут проведены необходимые методические семинары, которые позволят выработать единый подход и наладить системную работу с пустующими домами на селе.

**Е. ВЕСЕЛУХА, «ПТ»**

## Информация для вас

# Правила безопасности во время грозы

Грозовой период в Беларуси начинается с середины апреля и заканчивается обычно в начале октября. Больше всего граждан в это время отправляются в отпуск, стараются больше времени проводить на природе, устраивают лесные встречи и пикники, а некоторые просто отправляются на дачи. Но не следует забывать, что летняя погода весьма изменчива, и ясный летний день быстро может превратиться в пасмурный и дождливый.

Наиболее опасным погодным явлением в летнее время считается гроза. Гроза – это электрические разряды в мощных кучево-дождевых облаках, сопровождаемые вспышкой света (молнией) и резкими звуковыми раскатами (громом). Согласно статистике известно, что риск гибели от удара молнией в 1 000 раз меньше, чем в дорожном транспорте. Несмотря

то рекомендуется покинуть воду и выйти на берег. Во время грозы не оставайтесь рядом с водоемами и на открытой местности. При грозе не топите печь и не разводите костры. Этого не следует делать из-за того, что горячий дым – хороший проводник электрического тока.

Защитить дом от удара молнии поможет установка молниезащиты. Молниезащита – это металлический стержень, одна сторона которого возвышается над зданием, а другая заземлена. Во время грозы следует держаться подальше от молниезащиты, так как он является источником повышенной опасности.

Соблюдая данные рекомендации, вы сможете обезопасить своё жилище, себя и свою семью от поражения молнией.

**А. СОРОКА,**  
государственный инспектор по энергетическому надзору